



Хто яны,  
«Уладары  
сяла»?



Навошта  
грымёру  
сіроп



Бачыць  
у лужыне...  
зоркі  
**СТАР. 13**

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Уладзімір МАКЕЙ,**  
**міністр замежных спраў:**

«Мы цяпер працуем над тым, каб павялічыць тэрмін бязвізавага знаходжання замежных грамадзян на нашай тэрыторыі. Ёсць як прыхільнікі, так і праціўнікі гэтых прапаноў. Я іх разумею, таму што з улікам росту тэарэтычнай пагрозы і міжнароднай злачыннасці існуе небяспека росту і нейкіх негатывных з'яў. Мы не хацелі б гэтага. Таму мы вельмі выразна спрабуем прапрацаваць усе аспекты, у тым ліку на супрацьдзеянні падобнага роду з'явам. Але ў цэлым я перакананы, што мы пойдзем на далейшае пашырэнне тэрміну бязвізавага знаходжання замежных грамадзян у нас у краіне».

Курсы замежных валют,  
устаноўленыя НБ РБ з 12.10.2017 г.

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| Долар ЗША   |  | 1,9711 ▼ |
| Еўра        |  | 2,3308 ▲ |
| Рас. руб.   |  | 0,0340 ▲ |
| Укр. грыўня |  | 0,0743 ▲ |

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

12

КАСТРЫЧНИКА 2017 г.

ЧАЦВЕР

№197 (28561)

# ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ШУКАЦЬ І ЗНАЙСЦІ ПАРАЗУМЕННЕ

### Аляксандр Лукашэнка ўзяў удзел у Савеце кіраўнікоў дзяржаў СНД

Не першы раз гучаць крытычныя заўвагі ў бок кіруючых структур Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Учора падчас пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД у Сочы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падняў пытанне аб эфектыўнасці Міжпарламенцкай асамблеі арганізацыі. Але гэта не значыць, што аб'яднанне трэба руйнаваць. Наадварот, разумнае стаўленне да крытыкі — гэта выпраўленне. Тым больш, калі ёсць разуменне, што ад паспяховасці супрацоўніцтва Садружнасці краін — не толькі парламенцкага, але і гандлёва-эканамічнага — залежыць дабрабыт жыхароў СНД.

**СТАР. 2**



Фота БЕЛТА

## ЗАЛАТЫ АДЫТАК ВОСЕНІ



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА

Лесавод і мастак па адукацыі **Максім АХМЕЦЬЯНАЎ** кожны год, калі пачынаецца залатая восень, паднаўляе малюнак, які намаляваў на сцяне свайго дома яшчэ шэсць гадоў таму. Гэты сімвал ведае кожны жыхар Дзісны. — Калісьці тут рос вялікі стары клён, які ўпрыгожваў не толькі наш падворак, але і ўсю цэнтральную вуліцу горада, — кажа **Максім Максімавіч**. — У гонар дрэва, якое з-за аварыйнасці давялося спілаваць, я і пакінуў гэтую памятку. Паглядзець на работу дзісенскага мастака спынілася жыхарка горада, сацыяльны работнік **Ядвіга КАЗЛОўСКАЯ**.

### ■ Лекавая бяспека

Для павышэння  
канкурэнтаздольнасці  
«Белфармацыя»  
паляпшае сэрвіс



## АПТЭКА ЯК ГАРАНТ. ЦЯПЕР ЯШЧЭ І КАМФОРТУ

Мінская аптэка №97, што па адрасе Жукоўскага, 10, корпус 1, паўгода таму перажыла рамонт. І цяпер тут не проста прыгожа (пануюць фірменныя колеры — блакітны і салатавы), але і зручна. Аптэка абслугоўвае даволі значную частку насельніцтва, але чэргі — толькі электронныя, ніякага натоўпу каля правізара не назіраецца. Бяры талончык (як у банку або паліклініцы) і не перажывай, што нехта ўклініцца.

Каб даведацца, ці ёсць у наўнасці той ці іншы прэпарат і колькі ён каштуе, неабавязкова браць квіток і станавіцца ў электронную чаргу. Уся інфармацыя ёсць у інфаіёску: набіраеш на электронным табло назву прэпарата і бачыш, што па чым. Уведзена тут і магчымасць інтэрнэт-рэзервавання лекаў, і нават інтэрнэт-заказ — лекавы прэпарат, якога раптам не аказалася, з'явіцца на працягу аднаго-двух дзён.

**СТАР. 4**